









Экспонаты сельскагаспадарчых прадукцый на выставцы аглідае сіпленія культуры сплянечніку

Усебеларуская с.-г. выстаўка

НА ШЛЯХОХ ЗАВАЯВАННЯ СПАЖЫЎЦА (У павільёне спажывецкай кааперацыі)

Мастакі не паклаі імаг сія і энэргіі на адобу паліграфіі Беларускага і тут мала вонкавай прагажасці. Табліцы суха, па-дэмавому аднагоўваць інашы крокі на кааперацыйнай шляху...

Вось дыяграма: — у 1929 г. у вёсках Беларусі працавалі 109 сельскагаспадарчых крэмаў (на кожную крэму дзевяцідзесяць чалавек); у 1928 годзе іх было 2093 (на кожную крэму — 400 чалавек); а сёння гэтага крамаў 3.110 (на кожную крэму — 300 чалавек).

На гарадох сетка спажывецкай кааперацыі ўжо да 1929 года ў 1929 г. — 23 т. да 1927 у 1930 годзе.

Значна павялічыліся гарадзкія харчавальныя і прамысловыя прадпрыемствы. Аб гэтым гаворыць мадэлі фабрычкі, якія будуцца ў Менску, на Сярэднябеларускай вуліцы і механізацыйна-Гомельскага харчавальнага.

Грамдзіны харчавальнага і гарадох было ахвочна ў 1927 г. 12.000 чалавек, у 1928 г. — 20.000 і ў 1929 г. — 40.000. На вёсцы ў 1927-28 годзе адлучылася 1070 асобаў; сёння-ж 8.000.

Пачэснае месца займаюць тут эканамічны нашата эканомія (перажывае).

НА ПЛЕНУМЕ ЦП СЯЗУ

НАРХАРЧ Рабочыя сталойкі — крыніцы прыбыткаў

17 жніўня ў залі пасяджэнняў ЦПСБ адбыўся пленум ЦП сяюза Нархрч. З пачатку пленум абгаварыў станішчына грамадзяна харчавальна ў БССР.

З дакладу Беларускага іспрачак па ім відны, што грамадзяна харчавальна заняла досыць значнае месца ў галіне работнага забеспячэння. Калі ў мінулым годзе ў нас было 65 сталоек, дык сёння больш 300. Адна якасная павялічэнні работы сталоек дадана не адзавалычэння.

Кааперацыйная сетка павялічылася значна грамадзяна харчавальна. Часамі наглядзіцца значныя адносінны да гэтай справы. «Напменені дух» дае сабе адчуваць. Некаторыя церабоўны нагналіся за прыбыткам. Так, напрыклад, Понаці ЦРК атрымаў прыбытку ад грамадзяна харчавальна—41.000 р. Бабруйска—20.000 р., Магілёўска—20.000 р. і г. д. Церабоўны не аматгі наладзіць забеспячэння сталоек пават імаі прадуктамі, якія ў нас ёсць у дастатковай колькасці.

Тут—высокая транспарандыяна ўстаноўка. Для практычнай іспрачакі час ад часу для «жывае» і гаворыць аб іспрачакі.

У 1929 годзе ў Меншчыне было ўстаноўлена 46 гуіна — гаварыцца, 2.640 транспарандыяна пунктаў і 17 рэальна-расовак. У апошнім годзе пачытаці на пра акрута будзе мець 907 гуінагаварыцца, 21.740 транспарандыяна пунктаў і 221 рэальна-расовак.

Пачытаці кінэфіцыяці на вёскахі сектары спажывецкай кааперацыі вылучаюцца ў наступным:

У 1929 годзе мы меці кінэфіцыяці на БССР 126; у 1928 годзе мы будзем мець іх 210.

У накой быту дэманстрацыяна новая кулінавая гарбаты і для параўнальна а ё ё старая, брудная і чыстая і закулінавая. Тут-жа ўзровень дэціцы сад і пачытаці.

Хібы павільёна... Мала павялічыліся сям прадзе іспрачакі, паступіліся гаварыць і г. д.

Вы не ўважана сабе канкрэтна, пався агляду ўсіх іспрачакі павільёна, работу нашай спажывецкай кааперацыі, у прыватнасці, кааперацыйнае белына.

У аддзеле культурына — бытавых установаў імаа дыяграма, якія даводзілі-б рэспіцыяці іх.



Валіны гурок для сіпасу лікі вырабціці у арпелі «Чырвоны агрардыні» Меншчына

3 лістоў рабселькорай

Аб тым, што адміністрацыя чыгуны іспрачакі дырэктывы нарылі на пытанні вылучэння ўжо пачаўся ў «Звяздзе».

Але гэта на мела нікага ўплыву на адміністрацыю чыгуны (Менск), якія і зараз працягвае ігнараванне вылучэнняў. Напрыклад, замест вылучэння—Шымавіч, якія працягвае калектыватар, прызначаны на пасаду кандуктара Гарановіч, якія раялі звылі на выдбавіны адносінны да работы. Вылучэння Шымавіч зараз выконвае абавязкі прыбярэжніцкі. Адміністрацыя чыгуны мя вылучыла гэта тым, што Шымавіч была пачытаці «на сезонную работу».

Шпала. Нягэта абмінцы і той факт, што аднаведаныя арганізацыі на іпрамаці лічкі мер да забеспячэння сталоек на дэціцы памішчэннямі. Напрыклад, рабочыя сталойкі Магілёва знаходзіцца ў асімі іспрачакі, да гэтага памішчэння. Так-жа становішчына наглядзіцца і на іных гарадох (Барысаў, Мазыр).

Асабліва востра стаіць пытанне ў кадрамі для грамадзяна харчавальна. Пытач якія работнікі сталоек не адшавалі сабою іспрачакі (Бабруйска, Магілёв). Беларускае асімі мала звыліся гэтым пытаннем.

Іспрачакі горш абстаці справа і іспрачакі для курсантаў. У тым іспрачакі, дзе зараз знаходзіцца курсанты, вельмі брудна.

Апроч гэтага, курсанты вельмі дрэня забяспечаны прадуктамі. Аб усіх гэтых фактах даводзіцца да ведама адміністрацыі курсай, але нікіх захадаў для звылішчэння апошніх адміністрацыя ня ўжывала.

Курсант. ПРА САНІТАРЬІЮ І ГІГІЕНУ ЗАБЫЛІСЯ

Завод «Беларусь» (Менск) апроч гарбарнай вады, робыць інашэ стіро, кінацелюбі, жураціны і інашэ. Усе гэтыя прадукты знараўляюцца сіропам. На санітарыю і гігіену пры апрацоўцы сіро і якасу майстар не зварачае ніякай увагі. Напрыклад, 11 жніўня ў тым баку, дзе варыцца сіроп, было зноўдзена 6 пацудоў, якія там ужо знілі. У кадыні, у якіх істучыцца лік, можна заўважыць інашэ мух і інашэ малакозак.

20 жніўня адчыняецца надзвычайны зьезд сяюза сувязі

20-га жніўня скаінецца надзвычайны зьезд сяюза працоўнікаў сувязі БССР. Ён скаінецца ў момант, калі настанова вышэйшых прафесійнальных органаў распусціла Цэнтральнае праўдзельнае саюз. Стары склад Цэнтральнага праўдзельнага на адолеу выканань гня аадчы, якія стаіць перад прафарганізацыямі ў перыяд рэканструкцыі, не паварнуўся «старам да вытворчасці», не кіраваў сацшаборніцтвам і ударніцтвам на ўстановах сувязі.

Кантрольныя лічы да сёнешняга дня не даведзены да працоўнікаў, не прапрацавалі на адолеу сходаў, а складаліся ў рабінках бна ўдзелу мас. У рабце ЦП асімі на было акраўтаччя нятаннае падрыхтоўкі кадраў для арабавань апарату сувязі.

Савоны арганізацыі не займаліся абаронай ітарасу працоўнікаў сувязі; у вышкі, на перыферыі ёсць рад вынадакччя паварнуць права і аковы працы, перапрацоўкі, несаварыстаны аацхальных дзей і г. д. Цэнтральнае праўдзельнае не аначачала увагі на пытанні палітмасавата і ітарнацыянальнага выхавань членаў сяюза. Ён была разгарнута прапартарская самарактыка, былі выпадкі зашкму самарактыкі, ікавань рабараў; наспрачакі не аддэстравалі жыццёвы вытворчасці, не ўважаны на іпрацы. Дрэня працавалі вытворчыя нарыды.

Цэнтральнае праўдзельнае саюз не займалася пытаннем павышэння рэальнай зарплат работчых.

Вось прычыны, якія выклікалі неабходнасць распусціць Цэнтральнае праўдзельнае і скаічына надзвычайнага зьезду саюза.

Зьезду прыдзецца вырашыць усе тым пытанні, якія астаўлены на-за інашэ старога складу ЦП, трэба будзе перабудавць усю прафарботу, перакласці яе на новыя ройкі, разгарнуць на ўстаноў саюзна шырокае сацшаборніцтва і ударніцтва.

20 жніўня, у 7 гадз. увеч. у клубе сувязі імя Падбярэскага адрываецца ўсебеларускі надзвычайны зьезд сяюза сувязі.

На зьездзе будучы заслуханы даклады: 1) ЦП сяюза сувязі, 2) пра роспусціць ЦП сувязі, 3) пачынальні Беларыўніцтва сувязі аб выкананні кантрольных лічы і 4) аб рэарганізацыі апарату сувязі.

За ўтойванне сярэбранай манэты

МАСКВА, 18. АДПУ ўстанавіла, што скарый і ўтойванне сярэбранай манэты займаюцца, гадоўным чынам, кантр-рэвалюцыйныя аэлемэнты ў СССР, якія імпудыя дэарганізаваць нармальны ход сацыялістычнага будаўніцтва, падарваць давер'е да нашай грашовай сыстэмы.



Рабарба—наштоваўна культура для сіпасу па выставцы

ЗА ДЗЕНЬ

— ЦП сяюза сельскагаспадарчых у звыліку з іквідэцыяна акруговых арганізацыяў, старае 90 райакоў для абслугоўваньня с.-г. работчых і сапракоў.

— ЦП сяюза сельскагаспадарчых у звыліку з іквідэцыяна акруговых арганізацыяў, старае 90 райакоў для абслугоўваньня с.-г. работчых і сапракоў.

— ЦП сяюза сельскагаспадарчых у звыліку з іквідэцыяна акруговых арганізацыяў, старае 90 райакоў для абслугоўваньня с.-г. работчых і сапракоў.

— ЦП сяюза сельскагаспадарчых у звыліку з іквідэцыяна акруговых арганізацыяў, старае 90 райакоў для абслугоўваньня с.-г. работчых і сапракоў.

— ЦП сяюза сельскагаспадарчых у звыліку з іквідэцыяна акруговых арганізацыяў, старае 90 райакоў для абслугоўваньня с.-г. работчых і сапракоў.

— ЦП сяюза сельскагаспадарчых у звыліку з іквідэцыяна акруговых арганізацыяў, старае 90 райакоў для абслугоўваньня с.-г. работчых і сапракоў.

— ЦП сяюза сельскагаспадарчых у звыліку з іквідэцыяна акруговых арганізацыяў, старае 90 райакоў для абслугоўваньня с.-г. работчых і сапракоў.

— ЦП сяюза сельскагаспадарчых у звыліку з іквідэцыяна акруговых арганізацыяў, старае 90 райакоў для абслугоўваньня с.-г. работчых і сапракоў.

Віцебская акруга ліквідавана

ВІЦЕБСК, (наш нар.) 16-га жніўня адбыўся апошні пленум Віцебскага акруговага выканавальнага камітэту. Пленум абвясціў ліквідацыю ўсё акруговага секцыі і кааперацыйна ўстановы. Спецыялісты і тэхнічны работнікі гэтых устаноў пасылалюцца ў раёны.

Пленум АВК даў раёнам кантрольныя лічы па хлебных і сыравчых загатоўках. Па раёнах вызначаны кантрольныя лічы будаўніцтва народнае гаспадаркі і культуры. Пасля гэтага пленум абвясціў сабе распусчэннем.

Юр. Л.—ны.

Бязлітасна пакараць шкоднікаў

МАЗЬР, (наш нар.) У сувязі з выдзеленым іспрачакі на Мазыры і частку Жэбру, на усіх фабрыках і заводах Мазырышчых адбываюцца масавыя шкіды работчых. Работчы ў саіх выстучаленых і рэвалюцыйных патрабавань ад прапартарскага суду бязлітасна ўдарыць на тых, хто ішколіць сацыялістычнаму будаўніцтву. Работчы патрабуюць вышэйшай меры пакараньня для гадоўных і абвінавачаных і вышліцы іх сямей а межы Беларыі.

Машаеу.

БЕЛАРУСКИ ДРУГІ ДЗЯРЖАУНЫ ТЭАТР. Сэзон 1929-30 г. (нашаверты) у Менску. Рэпертуар: 19, Серада, 20, Чыстоў, 21 жніўня.

Мастаціны ЦЫРК. Пад кіраўніцтвам І.А. СТРАШЭВІЧА. Першая гастроль муштрэўшчына мінскай Першая гастроль АНТОНЬЮ.

Кіно-тэатр МАЛПАВЫ ТЭАТР. У галоўнай ролі СІД ЧАПЛІН. Пачатак ройна а 7 гадз. Каса—ад 5 гадз.

Кіно ФРЫЦ БАУЭР. Пачатак 1-га сэнсу а 7 гадз. Каса—ад 5 гадз.

Кіно САД. Ад аўторка, 19 жніўня МАСТАЦКІ ФІЛЬМ ЗЛОДЗЕЙ. драма ў 6 частках. Рэжысэр—В. ІКІНІЖЫНАЎ.

ДОМ АСЬВЕТЫ. На 20 жніўня скаінецца з НАСТАПНАЙ АБВЕСТАЙ ДНЯ: 1. Даклад аб выніках IV-га пленуму ЦК сяюза (прадстаўнікі ЦК).

КУРСЫ ПА ПАДРЫХОУЦЫ ў ВНУ пры БДУ. Заняці на ўсіх групах пачынаюцца 19-га жніўня ў прыродазнаўчым корпусе. Аднагоўна і 2-х гадоўна група пачынае занятца а 7-ай гадз. увеч.

ВЯЧЭРНІ РАБФАК. Прыёмовыя іспыты на 2-гі, 3-ці і 4-ты курсы, а таксама прыём заяў і заданых да пачынак работ абдукацыі.

Згубленыя і ўкрадзеныя дакуманты лічыць несапраўднымі: Пашп. Майзель С. Э., выд. Мен. міліцыя. 1889.

Згубленыя і ўкрадзеныя дакуманты лічыць несапраўднымі: Даведка аб выбары правах Бончук Р. Г. выд. Мен. міліцыя. 1891.

Згубленыя і ўкрадзеныя дакуманты лічыць несапраўднымі: Пашп. Гольдман Ц. М., выд. 2-м аддз. Мен. міліцыя. 1892.

Згубленыя і ўкрадзеныя дакуманты лічыць несапраўднымі: Мэтр. вым. Оралавіч С. М., выд. Мен. ЗАГСам. 1895.

ЛЕНІНГРАДСКІ ФАКУЛЬТЭТ ПА ПАДРЫХОУЦЫ ІНЖЫНЭРАУ-ГУКАВІКОУ ПРЫ ОПТЫКА-МЭХАНІЧНЫМ ІНСТЫТУЦЕ АБВЯШЧАЕ АСЕНЬНІ ПРЫЁМ НОВЫХ СТУДЭНТАУ НА 1929-30 НАВУЧАЛЬНЫ ГОД.

УМОВЫ ПРЫЁМУ. Пры заявах павінны быць прыкладзены наступныя дакуманты ў арыгіналах: а) пасведчаньне аб нараджэнні, б) арыгінал дакуманту аб асьвеце, в) пасведчаньне аб стане здароўя, г) дакуманты, якія свядчуць сацыяльнае становішча паступаючага і яго бацькоў, д) дзьве фотакарткі, засьведчаныя дзярж. установай.

У МЕНСКІЯ ВЯЧЭРНІЯ РАБОЧЫЯ ШКОЛЫ ПАВЫШАНАГА ТЫПУ АДЫРЫТ ПРЫЁМ ЗАЯЎ АД УНОЎПАСТУПАЮЧЫХ І РЕГІСТРАЦЫЯ СТАРЫХ ВУЧНЯУ.

Беларуская Сельска-Гаспадарчая Акадэмія даводзіць да ведама, што ад паступаючых на факультэце «АРГАНІЗАЦЫЯ ТЭРЫТОРЫ» з аддзяленьнямі: 1) Арганізацыя тэрыторы і 2) Гаспадарчая працягнуць да 25 жніўня на-тэхнічнае дырэцыя.